

Самапашч Латаротас

Двутыднёвы беларускі папулярна-гаспадарскі часапіс.

№ 4 (57).

Год VI.

Вільня. 10 Красавіка, 1937 г.

РЭДАКЦЫЯ:
Вільня, Полацкая
вул. № 9—4.
Рэдактар прыймае
ад гадз. 9 да 11 ран.

АДМІНІСТРАЦЫЯ
Вільня, Завальная
№ 1.

Шукаюць дарогусяло

У суботу 3 г. м. у Вільні адбыўся мнагалюдны (быццам) сход запрошаных „прадстаўнікоў мясцовага земляробства”, на якім галоўным прамоўцам быў генэрал Л. Жэлігоўскі. Гаспадары сходу — „rolnicy z wyższym wykształceniem” — дзякуем ім! — на гэты сход нас ня клікалі і мы аб ім думаем і пішам толькі на падставе вестак прэсы польской і свайго беларускага сумленъя.— Скуль і як пайшла думка скліканъя гэтага сходу?

Шуканъне дарог да сялянства—справа ня новая. Ня цэлы год таму назад ў Варшаве адбыўся ўсепольскі зъезд „дзеля падняцца культуры вёскі”. Аб рэальных працах гэтага зъезду да сягонаўня не як глуха. А вось больш-менш каля новага сёлетняга году ведамым стала анкета (апытальнік) генэрала Л. Жэлігоўскага да ўсіх гмін і грамадаў Віленскага ваяводзтва аб тым, **что і як думае рабіць дзеля падняцца дабрабыту нашых вёсак.** Аб рэзультатах гэтага апытальніка і аб сваіх выснаўках і гаварыў на ўспомненым суботнім сходзе ў Вільні генэрал Л. Жэлігоўскі. Гаварылі на гэтым сходзе і іншыя прысутныя, а аб супольна намечаным пляне працы Віленскае „Słowo” між інш. напісала: „Каб-жа ён (плян) знайшоў сваіх выканаўцаў... Тады ін. Жэлігоўскі выбавіць Vi-

леничыну другі раз”. — Першы раз — паводле думкі польска-абшарніцкага рэдактара—ген. Ж. выбавіў Віленшчыну ў 1920 годзе, калі на чале польскага войска заняў яе і гэтым даў магчымасць фармальна далучыць да Польшчы.

Што-ж даведаліся прысутныя на ўспомненым сходзе 3.IV.1937?

Ген. Жэлігоўскі даволі востра скрытыкаваў дагэтуляшні спосаб працы як у земляробскіх, так і ў самаўрадавых арганізацыях. Присутныя зразумелі, што так званыя дабравольныя земляробскія арганізацыі па нашых сёлах жывуць і праядаюць агульна-грамадзкія гроши з „падаткаў”. Належанъне да такой арганізацыі гэта съты прывілей да таго часу, пакуль арганізаваных сяброў няшмат. Разрост такой „арганізацыі“ азначаў-бы здробненьне прывілеяў. І таму гэтыя „дабравольныя арганізацыі“, будаваныя абяцанкамі розных прывілеяў, у нас не разрастуюцца — ня маюць на гэта падставаў.

„Конікам“ генэрала Жэлігоўскага аднак ёсьць гэтак званы самаўрад тэрыторыяльны: гміна, сяло (грамада). І тут не вясёла. З 96-цёх адказаў на ўспомнены апытальнік, прысутныя на сходзе даведаліся, што закон аб самаўрадах у нас ня выконваецца. Войты ліцацца толькі з старастамі і ня

ліцацца з выбаршчыкамі. У гмінах вытварыўся й тримаецца шкодны тып „самаўрадавых прафэсіяналаў“, якія замест працеваць для добра самаўраду, вядуць закулісныя інтрыгі.

Ажыўленъне самаўрадавага і гаспадарскага жыцця ўсе прысутныя на сходзе ўважалі за канешнае, каб звязаць жыхара нашае вёскі з Польшчай. Гміна павінна працеваць з уласнае ініцыятывы, не „з наказу з-гары“, а ў жыцці гаспадарскіх арганізацый трэба імкнунца да масавасці, выкідаючы стуль выпадковае „zbiorisko ludzi często słabych i sprzedajnych“. У аканчальным слове адзін з прысутных (праф. Пастоўскі) выразіў думку, што ўсе гэтыя намеры будуць выкананы, бо за іх узяўся ген. Жэлігоўскі.

Гэтулькі аб успомненым сходзе ведаем з польскіх газэтаў.

Можа гэтыя весткі ня поўныя. Але калі яны адпавядаюць сапраўднасці, калі на ўспомненым сходзе сапраўды было гутаркі аб нічым іншым, як толькі тое, што падала польская прэса, дык пазволім сабе выразіць

1. наша найглыбейшае зъдзіўленъне над аднабокасцю нарадаў ведзеных людзьмі з вышэйшай адукацыяй і

2. перакананье, што і гэтыя пастановы астануцца па-

становамі на паперы, хоць-бы ім патронаваў нават так високі аўторытэт, як ген. Жэлігоўскі.

Чаму?

Бо як самаўрадавае, так і гаспадарскае жыцьцё, калі яно мае быць жыцьцём, павінна апірацца на мясцовым насельніцтве, бяручы пад увагу ягоны склад і патрэбы. Сход „земляробаў” 3.IV.37 г. у Вільні гэтага „не дагледзіў”: ні паўсловам не дакрануўся да тae праўды, што ў сёлах Віленшчыны жывуць і беларусы і літоўцы...

Беларусаў і літоўцаў у сёлах Віленшчыны абмінуць ня можна!

На шэрым канцы.

Прадстаўлены польскім міністрам Квяткоўскім дзесяцігодні плян разбудовы гаспадаркі, у першую чаргу мае наўвеце гэтак званы Цэнтральны Вокруг (Варшава і шырокія аколіцы). У гэтым вокрузе маюць быць пабудаваны розныя фабрыкі. Наши-ж землі, заселенія ў большасці беларусамі, літоўцамі, таксама як і украінцамі, у гэтым пляне пастаўлены на „шэры канец”, — забыліся... А пасля будуць „дзівавацца”, што жыцьцё наша „адстале”, „някультурнае” і г. д. — А найцікавей тое, што прадстаўнікі коопераціі („Spółnota Pracy” № 5) гоняць па гэтай самай дарозе цэлай парай.

Пачынаючы ад гэтага нумара паступова ўстрымліваю высылку наша гаспадаркі ўсім тым, хто дагэтуль ня прыслалі нам падпіски.

Кожны, хто хоча атрымоўвае часопіс наш стала, ва ўласным інтарэсе хай зараз-жа прышло нам падпіску разрахунковым пераказам, які мы выслали ў папярэднім нумары „Самапомочы“.

Выдавецтва „Самапомачы“.

Чым жыве селянін у Польшчы?

Паводле аблічэннія Земляробскага Інстытуту ў Пулавах, селянін у Польшчы ў 1926—30 г. спажываў уласных прадуктаў на суму 105 з паловай грашоў, а ў 1934—35 г. толькі на суму 39 з паловай грашоў, гэта знача толькі 37 з паловай працэнтаў таго, што спажываў перш. Яшчэ больш, бо да 34 працэнтаў аbnіжылася спажыццё селянінам прадуктаў купляных, перадусім кухоннай снасьці, вугля, мыла, карасіны і інш.

Калі гаварыць аб паасобных прадуктах земляробскай вытворчасці, дык у гэным-же часе аbnіжылася спажыццё прадуктаў з збожжа (мука, крупы) да 38 прац., бульбы — да 44 з паловай прац., малочных прадуктаў — да 33 з паловай прац., мяса і сывіннога сала — да 6 з паловай прац., яец — да 45 прац., мёду — да 25 прац. і г. д.

Ясабліва трывожным ёсьць аbnіжэнне вартасці спажываних сялянамі ў гэтым часе вырабаў малочных. Тлумачаць гэта тым, што сяло наагул менш спажывае сягоння малака, а калі й спажывае, дык пераважна прадукты горшага гатунку (малако спад цэнтрагонкі

замест малака поўнага і інш.). Што гэта кепска адбіваецца на здароўі падрастаючага пакалення — кожнаму зразумела.

(П.А.З.)

Непадзельнасьць гаспадарак?

Праект закону аб непадзельнасьці гаспадарак унёс у Сойм дзеяч ОЗН-у пасол Бартчак. Паводле гэтага праекту, калі ўласнік гаспадаркі да 50 га уключна дабравольна забавяжыцца не дзяліць свае гаспадаркі, дык зусім звалняеца ад падатку спадкова-га, даходавага, паловы грунтавага, частковага звалняеца ад аплаты штэмплёвых і нотарыяльных, а так-же дастане пазычку на сплату даўгой.

Польскія сяляне („Пяст“) хоць у зasadze і прызнаюць патрэбу непадзельнасьці сялянскіх гаспадарак, то аднак у зложаным праекце закону бачаць звычайную ахвоту на гарадзіць быўших дзеячоў з ББ і здабыць іх для новатворанага ОЗН—палкоўніка Коца.

Інж. Ад Клімович.

Асновы земляробскай эканомікі.

3)

Уладаньне кожным земляробскім капиталам, вымагае ад самога ўласніка пэўных коштаў: аўнаразовыя — на куплю і бягучых, якія абцяжваюць гаспадарку нават тады, калі сам капитал ня зужываецца. Тут знаходзіцца адна з небяспекаў перагружэння гаспадаркі лішнім капиталам, каторы лежачы бяз ужытку „просіць есьці“ і „зъядзе“ сапраўды ня маля. Агулам капиталы вымагаюць коштаў на: 1. апрацэнтаванье, 2. амортызацыю (пагашэнне), 3. страхоўку, 4. рэмонт (папраўкі) і 5. падаткі. Ня кожны капитал вымагае ўсіх гэтых коштаў. Разгледзім іх папарядку.

Бягучыя выдаткі земляробскага капиталау.

1. Працэнт (%). Калі нехта паложыць свае ашчаднасьці ў банк, дык атрымоўвае за гэта працэнты, вышыня якіх у першую чаргу залежа ад таго, на колькі бяспечны зварот, — і ад часу, на якія гроши паложаны. Калі-ж нехта замест лажыць у банк свае ашчаднасьці, купіць за іх зямлю, пабу-

дзе дом, купіць гаспадарскі інвэнтар, дык мае таксама права спадзявацца працэнту, які прынята рапахаваць: ад капіталу зямлі — 3—3 з паловай проц. (вялікая бяспечнасьць!), а ад капіталу будынкаў — 4 проц.; капітал уложены ў мёртвы інвэнтар і ў запасы апрацэнтаваеца найвышэй (5—10 проц.), бо тут і найбольшае рызыка звароту уложеных коштаў.

2. Амортызацыя. Паасобная часці земляробскага капіталу, за вынікам капіталу зямлі, у працэсе земляробскай вытворчасці нішчацца, адны хутчэй, другія павальней. Гэту страту капіталу пры аблічаньні чыстага прыбытку трэба замяшчаць капіталаў новымі, ці — як кажуць — пагашаць (амортызація). Частка празначаная на гадавую амортызацыю залежа ад таго, як доўга даны прадмет ужываецца.

Прыклад. Малачарская цэнтрагонка, купленая за 450 зл., вытрымае праз 15 гадоў. Дзелячы вартасць гэтай цэнтрагонкі гадамі ейнай ужываласяці (450:15=30) атрымаем, што з кожным годам такая цэнтрагонка траціць на вартасці 30 зл., якія й трэба штогод адпісываць.

3. Рэмонт. Пры ўжываньні розных земляробскіх капіталаў, некаторыя часці іх псуюцца, падчас калі ўся рэшта гэтых капіталаў яшчэ зусім прыдатныя да ўжытку. Гэткія сапсованыя часці трэба або паправіць або замяніць новымі. І адно і другое вы-

Што, як і калі радиць?

(Земляробская тэхніка)


У ПОЛЕ!

Рана сёлета пачынаецца вясна. Прынамся так, як дагэтуль. Ужо мясцамі, асабліва на ўзгорках, гле ба паверсе сусім абсохла. На гэтыя ўзгоркі трэба нечакаючы выйсьці і ў час пачаць ашчаджаць зі мовую вогкасьці, аб вартасьці якой і небяспечы страты гаварылі мы на гэтым месцы ў апошнім нумары „Самапомачы.“ Сказаці мы там, што адпаведная вогкасьці (сырасьці) патрэбная ў глебе як дзеля ўтрымання яе ў адпаведнай будове (крупнатаі), так дзеля распушчэння кармавых сучастак глебы і дзеля „напаенія“ самай расыліны. Калі ў глебе ня хопіць адпаведнай вогкасьці, тады ня толькі глеба зьбіваецца ў цвёрды ком, ня толькі смагне ад нястачы „піцьця“, але і галадуе, хоць-бы самага корму ў глебе было няведама як шмат. Вада гэта быццам „кухар“, які сырьи, недаступны для расыліны корм пе раварвае, робіць яго даступным як страву. Дзеля гэтага зразумелай ёсьць патрэбна ашчаджання гэтай вады ў глебе зразу з раннім вясны. І земляроб ашчаджае яе — часта нясьведама — абрабляючы сваю глебу рознай гаспадарскай снасьцю. Першай такой вясіннянай снасьцю, як мы ўжо пісалі, ёсьць в алачыла, якое хоць і прасушывае верхні пласт глебы, то ў аканчальнім рэзультате аднак захоўвае ў глебе большую часць запасу зімо-

вой вогкасьці. — Такое валачыла кожны можа лёгка сабе зрабіць, паводле рэсунку, пададзенага тажа ў апошнім нумары „Самапомачы.“

Калі-ж хто валачыла такога сёлета ня мае, той з канешнасьці мусіць здаволіцца лёгкай бараной, якая хоць памагае прасохнуць сямаму верхняму пласту зямлі, але забесьпячае ад страты ўсяе цэннае вогкасьці ў глебе.

— Трэцій з колеі снасьцю да абрабління глебы ёсьць плуг, які, пры месцы кажучы, вясной ужываецца трэба і можна толькі найрадзей і з найбольшай асьцярожнасцю. Дзеля таго аднак, што вясной найчасцей гаспадар купляе плуг і дзеля таго што плуг зьяўляецца ў нас снасьцю галоўнай, скажам колькі слоў і аб ім.



I. Формы паліцаў да плуга.
1, 2 і 3 — паліцы шрубавыя, 4 — паліца цыліндрычная.

Наўперад зазначым, што галоўным заданнем плуга ёсьць пераварачыванне верхняга пласта глебы раз у год і прыворыванне хлеўнага гною. Драбленне глебы ёсьць для плуга заданнем другага

радным. Добрае пераварачыванне глебы і добрае прыворыванне гною залежа ад паліцы плуга, якая можа быць або цыліндрычнай або шрубавой. Кожная з гэтых аснаўтных формаў можа мець і мае розныя формы пераходных. На далучаным абрэзку паказана схема (цыфры: 1, 2, 3) паліцы шрубавой, якая добра адкладае съкібу, але горш яе крышыць і (цифра 4) паліцы цыліндрычнай, больш стацьцявой, якая горш адкладвае, горш прыворывае, але затое лепш барэзняную съкібу крышыць.

Практычна бяручу кожная з гэтых паліцаў добра на адпаведнай глебе. І так: плуг з паліцай 1 (глядзі далучаны рэсунак) прыдатны на глебы вязкія і заросшыя ўсякім пустазельлем (сарняком); плуг з паліцай 2, поўшрубавой, найбольш пашыраны; завецца ён „універсальным“, бо і добра адкладвае і ненайгорш крышыць. Падобныя свомасці мае і плуг з паліцай азначанай 3: ужываецца на глебах новых, задзярнелых, балоцістых. — Поўная проціўлегласць названым плугам ёсьць плуг з паліцай 4: гэта паліца цыліндрычнай, якая вельмі добра крышыць, але кепска адкладвае. Плуг з гэтай паліцай можна ўжываць на глебах лёгкіх, скорапахатных, незаросшых травой.

Іншыя свомасці плуга маюць вартасьць другарадную і аб іх паговорым у час вальнейшы.

С. Я—віч.



магае выдаткаў. Пасля дакладнага рэмонту некаторая гаспадарская снасьць становіцца больш цэннай, чым была прад рэмонтам. Тады ягоную вартасьць трэба адпаведна збольшыць пры съпісыванні інвентуры ў канцы году.

4. Страхоўка. Земляробскі капитал выстаўлены заўсяды на небяспеку і зынішчэнне ці то агнём, ці градам, хваробамі, наглымі выпадкамі і г. д. Протягом гэтых страт земляробы культурных старон дабравольна страхуюцца ў сваіх таварыствах. Складка на страхоўку тым большая, чым большая небяспека напр. агню, ці граду і г. д.

Урэшце

5. Падаткі, у першую чаргу зямельны, самарадавы і інш.

Ацэнка земляробскіх капіталаў.

У земляробскай эканоміцы ацэнка капіталаў ёсьць так важнай, як навука аб гнаені ў прадукцыі расыліннай ці навука аб кармленні ў прадукцыі жывёлагадаўлянай. Ацэнка земляробскіх капіталаў залежа ад коштаў вытворства, ад ходкасці капіталаў ў рыначным абмене і ад карыснасьці. Залежна ад гэтага вартасьць можа быць: вытворчая, заменная (купная і прадажная) і ўжытковая. Гэтыя вартасьці могуць быць абсолютныя, капіталаў

найляеца сталая цана ў грашах, або адносная ці параўнаўчая, калі вартасьць капіталаў ўстанаўляеца ў параўнанні з падобным капіталам іншым; напр. ужытковая вартасьць саломы на падсыцілку можа ацэнівацца вартасьцю торфу.

Капітал Вартасьць зямлі, як капітalu земляробскай гаспадаркі, залежа ад якасці самай глебы (пясок, гліна) і падглебя, ад клімату (святло, цяпло, прымаразкі, дажджы, град, вятры), доступу да вады прыдатнай у гаспадарцы, формы ўладання (хутар, сяло), аддаленасці ад шляхоў спалучэння (шаса, чыгунка), рынкаў збыту, вялікасці абшару (дробная ці вялікая гаспадарка) і г. д. і урэшце гаспадарскую вартасьць пэўнага абшару зямлі павялічвае грава неабмежанага ўладання і зъмяншае — права іншых асоб да ўжывання (не ўладання!) напр. права праходу, прагону, сцежкі і г. д.

Ацэніваеца зямля звычайна вартасьцю заменай — купле-продажай. Больш аднак адпавядала-б прайдзе ацэнка зямлі паводле вартасьці прыбытковай. Вартасьць купле-прадажная складаецца з самай цаны зямлі і коштаў злучаных з заменай уласніка (прыгатаванне „купчых“ дакументаў, страчаны на гэта час і г. д.).



Калі што сеяць?

Важная гэта реч адгадаць да-
кладна і точна пару, калі трэба
сеяць вясной розную ярыну. У роз-
ных кніжках падаюца часта больш-
менш сталыя тэрміны такой сяўбы.
Карыстаць з іх аднак ня можна,
бо ў адным і тым-же месцы адзін
год бывае вясна ранняя, а другі—
позная. Калі ў годзе з ранняй вя-
сной такія „дні сяўбы“ і могуць
выпадкам спрайдзіцца, ды само са-
бой зразумела, што ў годзе з по-
знай вясной такія дні спрайдзіцца
ня могуць. А калі да гэтага дадаць
розвіцу географічнага палажэння
дадзене мясцовасці, дык тым вы-
разней станецца, што розным буд-
зе напр. час сяўбы ў Беластоцкім
павеце і Ашмянскім, ці тым больш
Браслаўскім. Яшчэ большая няпэў-
насьць сталых „дзён сяўбы“ буд-
зе зразумелай, калі ўцямім, што
вялізная, калі не пераважаюча
частка пашыраных у нас гаспадар-
скіх кніжак і газэт друкуецца ней-
дзе ў далёкай Варшаве, ці йшчэ
далей. Вот-жа прыймаючы ўсё гэта
пад увагу, трэба сцьвердзіць дзъве
аснаўныя речы: рэдка якая другая
кніга так звязана з месцам, як
звязана кніга гаспадарская, а калі
мова аб „днёх сяўбы“, дык іх ніколі
ня можна звязываць з нейкім днём
ніярухомым.

Дзеля ўстанаўлення „дзён сяў-
бы“ найлепш карыстацца такім зья-
вішчамі мясцове прыроды, як рас-
пускальне лістоў і зацвітанье роз-
ных дрэваў. Гэтыя зявішчы прыро-
ды пасыпісаны і ўпрадкаваны ў
кожным годзе і ў кожным месцы
служаць найлепшым дарадчыкам,
калі, дзе і што трэба сеяць. Дырэк-
тар Дасьледчай станцыі ў Беняконях
(Лідчына), праф. Ластоўскі, прытры-
моўваючыся гэтых прыродных зако-
наў і фізыёлёгічных вымаганій пас-
абных расылін, радзіць захаваць
гэты прадак: найраней сеяць гарох,
морхву, яравое жыта. Расыліны гэтыя
сеем, як толькі ральля на гэтулькі аб-
сохне, што падчас прыкрыцца на-
сеніні, ня мажыцца калі зубоў ба-
раны ці ролькаў сяялкі. Сіні лубін
на насенінне сеем падчас зацві-
танья лазы, г. зн. (у Беняконях)
паміж 20—24 красавіка. У гэтым
так-жа часе сеяцца яравая пшані-
ца, двурадовы ячмень, авёс і яч-
мень чатырох-радовы. Наагул па-
ждадана, каб з сяўбой яравога збожжа
кончыць да часу распускальне
лістоў і зацвітанья клёну (пача-
так мая). Пасыль гэтага садзіца
бульба і сеяцца лубін на прыарань-
не. Між 22—25 маєт садзіца куку-
руза, шальбабон, з тым вырахава-
ньнем, каб абыйшлі пасыль 4—6
чэрвеня, калі ўжо менш загражаю-
ць начныя прымаразкі, якіх гэтыя
расыліны баяцца. — Урэшце сеяцца
грачыха.

—и.

Сейце сэрадэлю.

Сэрадэля гэта расыліна лёгкіх,
безвапенных глебаў, абы толькі ня
былі за сухія. На глебах цяжкіх,
зьліўных, стала церпячых ад неда-
статку вогкасці (вільгаци) ўраджай
сэрадэлю няпэўны. Карысна сэрадэ-
ля ня толькі як вельмі цэнная, ба-
гатая на бялкі паша у зярняці, у
стане сувежай зялёнасьці або су-
шанага сена, але можа быць вы-
карыстана і як цэннае, багатае на
азот — зялёнае ўгнаеніе, бо на
карэніні сваім гадуе бактэрыі, якія
магазынуюць вольны азот з паветра.

З гэтага прычыны сэрадэля па-
вінна ў нас скрося гадавацца, тым
больш што яе можна або сеяць
адну або ўсейваць у расыліну ін-
шую, напр. у жыта.

Способ сяўбы сэрадэлю самой
толькі, знача бяз жыта ці якой ін-
шай расыліны, зусім просты. Ня
можна толькі сэрадэлю сеяць на
глебе вясной узаранай, бо такое
аранье лёгкую глебу вельмі вы-
сушвае і памагае заастаць розна-
му пустазельлю. Сэрадэля спачат-
ку расыце вельмі павольна і таму
пустазельле можа яе лёгка заглу-
шыць. У нясухім годзе дае багаты
ўкос вельмі добрай пашы. Масла
з малака ад кароў кормленых сэ-
радэля мае дасканалы смак, запах і вельмі прыгожы жоўты колер.

Аднак больше яшчэ значэнне
мае сэрадэлю як усеўка. Звычайна
услеяваецца яна ў жыта, хоць у
шмат ваколіцах усяваюць яе і ў
рэдка сеены авёс. Сэрадэлю буйна
разрастаетца, а скошаная разам з
аўсом і па аблалоце скормліваецца
быдлу разам з аўсянкай. Ад-
дзяліць-жа насенінне сэрадэлю ад
насеніння аўса даволі лёгка, бо
рэзініца яно і сваій формай і
сваій вялікасцю.

Услеяваочы сэрадэлю ў жыта
можна выкарыстаць яе двума спо-
сабамі. Па скашэнні азіміны сэра-
дэлю буйна разрастаетца і яе можна
паступова касіць і карміць ска-
ціну, а рэшту—заквасіць або пры-
арэць. Пасушываць сэрадэлю ўво-
сені, калі дзень кароткі і сонца
слаба прыгравае, вельмі трудна.
З націкам трэба падчыркнуць,
што заквашваць сэрадэлю трэба
толькі сувежую, праста спад касы,
найлепш разам з расой ці даж-
джом. Падсушаную, а нават і хоць-
бы толькі крыху прывяўшую сэра-
дэлю заквашваць ня можна.

Проста неацэненай ёсьць сэ-
радэлю як зялёнае ўгнаеніе. У
шмат аколіцах гаспадарванье на
лёгкіх глебах, якія маюць крыху
вогкасці, магчымым ёсьць толькі
дзякуючы сэрадэлю. Сабраўшы жы-
та пазваляе сэрадэлю добра раз-
расціцца, пасыль прыворываем яе
і сеем або ўзноў азіміе жыта, або
ярыну. Можна так-жа на прыара-

Смаршчкі —

раннія грыбы.

Найранейшыя грыбы — гэта
смаршчкі і падобныя да іх, крыху
пазнейшыя, пестраніцы. У нас
абодва гэтыя грыбы ўважаюцца як
смаршчкі, пры гэтым адны іх ува-
жаюць за грыбы ядомыя, а іншыя
— за атрутныя. Тымчасам гэта два
сусім розныя грыбы. Смаршчок (бо
зморічаны) мае „каплялю“ з углыб-
леньнямі наперамену з вузкім, доў-
гім фалдамі.

Уесь грыб мае форму падоўж-
ную, вырастаете найраней, часам ка-
лі яшчэ на полі ляжыць сънег, ядо-
мы (неатрутны) пасыль зварэнія
у 1-шай ужо вадзе.

Крыху йнакш стаіць справа з
пестраніцай: вырастаете пазней за
смаршчка, мае выгляд круглаваты
і пласкаваты, прыпамінаючы гэтак
баранью шапку. Паверхня фалдзі-
стая, вельмі падобная да караку-
лавага кожуха, або звярачага маз-
га. Пестраніца так як ёсьць—ёсьць
грыбом атрутным і яе трэба на-
самперш здварыць у аднай вадзе,
зьліць і пасыль зварыць у вадзе
цалком сувежай.

Абодва гэтыя грыбы маюць
шырокі збыт як на краёвым, так і
на загранічным рынке, асабліва
смаршчок. Трэба толькі яго на ры-
нак рана падаць і наагул звяр-
нуць на яго больш увагі, тымбольш
што расыце ён ня толькі ў лясох,
але і на лясных палянах, у зарась-
лях, парках, агародах і наагул у
такіх мясцох, у якіх іншыя грыбы
не спатыкаюцца.

(П.А.3.)

най сэрадэлю садзіць і бульбу, але
тады прыворываецца сэрадэлю толькі
на вясну.

З штучных ўгнаеніяў удзячна-
яя сэрадэлю за паташ.

Як ведама жыта можна праз
доўгія гады сеяць па сабе, абы
толькі глеба мепа досыць пажывы.
Гэта так зване вечнае жыта. По-
ступ працы гэткі: раннія вясной
услеяваючы сэрадэлю, сабраўшы
азіміну пазваляе сэрадэлю раз-
расціцца, пасыль гэта сэрадэлю пры-
воворываецца і ўзноў сеяцца жыта.
На другі год трэба дадаваць па-
таш, а часта аплачваеца дада-
ваніне і ўгнаенія фосфарных...

Услеяваць сэрадэлю ў жыта трэ-
ба як найранейшай вясной, як
толькі можна ўвайсьці на поле.
Калі сеем сяялкай у радкі, дык на
гектар хопіць 25—30 кілё сэрадэлю;
а калі сеем з рукі, дык трэба йшчэ
дадаць 5—6 кілё на такі-ж гектар.
Сеяць трэба старанна, перадусім
роўна, каб ня было пустых мясцоў.

П.А.3.

Кармовая морхва.

Малазямељле, якое мясцамі гранічыць у нас з беззямељлем, змушае выкарыстоўваць кожную пядзю зямлі і кожны вольны ма- мэнт, каб перад усім павялічыць запасы пашы. Да гэтага вельмі на- даеща кармовая морхва як усеўка.

Спачатку морхва не баіца за- ценяваньня. Таму можна яе сеяць разам з аўсом, гарохам, макам, про- сам, а галоўна з лёнам. Усееная морхва разьвіваецца спачатку вель- мі памалу і пачынае моцна расьці толькі тады, калі „пакрываючая“ расыліна (авёс, лён ці якая іншай) зьбярэцца з поля. З гэктара усе- енай у гарох морхвы зьбіраецца ня менш 100 мэтр. цэнтнараў, а ўсеенай у мак дык аж 200 м. ці гэта тады, калі гэтак усеянная морхва нікага дадатковага дагля- ду не патрэбавала.

Калі пару́ніць морхву з іншы- мі акопнінамі, дык яна вельмі ба- гатая у кармавыя складнікі, а да- таго яна мае йшчэ і вельмі цэн- ныя гэтак званыя „дыетэтычныя“ свомасьці пры кармленні жывёлы: ратуе ад усякіх затрыманьняў у страватраўчых ворганах жывёлы (у трывесе і ў кішках). Але гэтыя свомасьці праяўляе морхва толькі тады, калі яе скормліваюць толькі самую, бяз прымешкі сечкі і сы- рую. Морхва вараная гэтых смо- масьцяў ужо ня мае.

Асабліва цэннай ёсьць морхва як паша для цялят і жарабят, бо мае у сабе шмат вапны і фосфа- ру, які памагае добра разьвівацца касцям маладняка і бароніць яго ад рапітычнасці (выкруленыя косьцяў). Добрай пашай ёсьць мор- хва і для дойных кароў: калі дой- ная карове не даваць бульбы і бу- рака, дык можна даваць у дзень на штуку да 20 кілё морхвы. Ця- лятым і ялаўкам даюць морхвы ад 2 да 10 кілё, залежна ад веку і вагі. Коням пры цяжкай працы даеца морхвы ў дзень да 10 кілё, а жарабятам – ад 3 да 5 кілё. Мор- хвой кормленыя коні добра выгля- даюць і маюць гладкую бліскучую поўсьць.

С. М.




БЕЛАРУСЫ! Шануйце сваё роднае друкаванае слова. Прачы- таную „Самапомач“ ня нішчце, але дайце прачытаць яе сваім суседзям, знаёмым Прысылайце падпіску. Пішэце ў фэдакцыю – Вільня, Полацкая 4-9 аб сваім жыццю і аб тым, што – па Вашаму – тэрба было-б у «Сама- помач» дадаць, а што выкінуць ці напрапавіць. Падавайце выразна свой адфес.

Як адратаўаць дрэўца абрэзаныя зайцамі?

Каму ня ведамае гора ўласніка маладых ушчэпаў, якія раптам абрэзаныя зайцы, трусы ці нехта там яшчэ іншы?! Кара патрэбна дрэўцу ня толькі як прыкрыўка, але і як спосаб развядзення па ім адкыўчых сокаў. І калі з нейкай прычыны дрэўца такое раптам асташа- неца кругом без кары, дык гэта прыблізна тое самае, што рынак адгароджаны ад вольнага давозу: дрэўца без кары жыць ня можа і, калі яго не ратаваць, дык не раней а пазней, а напэўна загіне.

Але не заўсёды.

Калі кара абрэзана толькі на няшырокім прасторы, дык ратунак яшчэ ёсьць. Гэткі выпадак паказаны на далучаным рысунку: зьлева – дрэўца абрэзаныя пасярэдзіне – прыгатаванае да ратаванья і з-пра- ва – з наложеным „бандажом“. Спосаб накладання гэтага „бандажа“ відаць з самага рысунку. Па- радак працы гэткі:



Мастковае прышэпліванье дрэўца абрэзанага зайцамі.

Найперш абрэзеныя берагі кары на дрэўцы трэба роўна абрэ- заць вострым нажом. Тады трэба прыгатаваць чатыры тоненкія жы- выя ветачкі, так доўгія, каб маглі ахапіць рану зверху ўніз і яшчэ каб асталіся вольныя наўкос зrezаныя канцы на прыкладку. Таксама трэ- ба мець два кускі ліповага лыка.

Як гэта ўсё прыгатавана, тады зьверху і зынізу раны робяцца во- стрым нажом па чатыры разрезы ў форме літары „T“ (уверсе гэта літара ставіцца дагэры). У гэтыя разрезы ўстаўляюцца загадзя пры- гатаваныя галінкі і ўсё абавязваецца лыкам так, як гэта паказана на да- лучаным рысунку – з правага боку. Творыцца гэтак званы „масток“, па- каторым хутка пачнуць плыць жыў-


Kutok dla haspadyn.

Pascha.

Pascha heta asablivaje vialikod- наje bluda. Kaliści było bolš pašy- ranym. Siahońnia, z pryčyny ahlun- ha abiadnieńia, pryhataūlajecca ra- dziej. Symbolika jahonaja adnak pa- daūnamu – asabliva ū pravaslaū- nych – tak vialikaja, jak np. u na- szych katalików kućciavaja aplatka. Ta- mu z pryhatavaniem paschi treba paznajomicca.

Na 2 kilo świežaha, dobra vyci- snutaha i na masu raściortaha tva- rahu biarecca 10 žaūtkoū, 1/2 kilo maſla, 80 deka dobrą smiatany. Usio heta razam razmieszajecca, kładziec- ca ū pabielany rondal, stavicca na plitu i razahravajučy ūściaž miaša- jecca, kab nie pryharela. A jak ra- zahrejecca (ale kab nie zakipieł!), tady zdymajecca z plity, krychu studzicca i ūkładajecca ū jaho ad 40 da 80 deka cukru, pačku vanili, 1/2 šklanki sałodkich mihałaū i 1/2 šklanki korynkaū (drobnych razynak). Mihały treba prad tym aparyć ha- račaj vadoj, pašla źniać skurku i drobna pakroić, a karynki dobra vymyć i razlažyć na čystaj tkaninie, kab absochli. Jak astynie razahretaja masa, tady treba ū jaje ūlažyć mihały i karynku, vymiašać, pašla ūsio heta ūlić u redkaje pa- latno („klinok“) i nacisnuć kamie- niem, kab vycisnulasia, jak heta ro- biać z tvarožnym syram. I Lišnie vycisnuju paschu (za suchuju) adnak nia kožny lubić.

M. Š.



Pierasadka vazonař.

Vazon dobraja azdoba chaty, ale pavinen być dahlédžany. Dahladam jość i pierasadka, jakoj mienšyja vazony vymahajuć što druhi hod, bol- šyja radziej. Vialikich vazonař, np. palmař, zusim nie pierasadžvajuć, u ich dosyć zmianić čaść tolki ziam- li zvierchu.

Prystupajučy da pierasadžvani- nia, treba pryhatavać usio patrebna- je napierad, h. zn. sam vazoňnik (harščok) i prahnojeny čarnaziom. Vazoňnik, u katory vazon pierasadž- vajem, kali jon užo ūžywany, treba da čysta vymyć i vyšaravać, kab paadčyniać porę, praz katoryja da karefinia budzie dachodzić pavietra. Pravilam jość, kab novy vazoňnik byť bolš ad papiaredniaha ū abvo-

ныя сокі, дрэўца пачынае расьці нанова і рана паволі зарастае.

Гэткі спосаб ратаванья абрэзанага дрэўца называецца шчап- леннем „на масток“ і практичны- мі садоўнікамі вельмі хваліцца.


B. R.

dzie na jakija 2 cm., kab kareńni mieli volnaje mjesca na razrost. Praznačany da pierasadžvańnia vazon padlivajem, kab ražmiakčyč ziamlu i choć paviarchoūna ačyścić z ziamli kareńnie. Tady pieravaračva-jecca vazon na adnej ruce tak, jak pakazana na rys. 1. Prytrymoūvaju-čy sam vazoňnik druhoj rukoj zvierchu, volna stukajem abierniemum ūniz vierchnim jahonym bierahom ab stoł, pakul usio karenišča nia vypadzie na padložanju žnizu ruku.



Rys. 1. Sposob vybirańnia vazonu z vazoňnika.

Vybranaje hetak karenišča treba ciapier dakladna abhledzić, usie staryja i asabliva nadhniišyja kareńni abrezać vostrym nažom, vykaļupać tonieňkaj pačkaj ziamlu zsiaredziny karenišča i jak usio heta zroblena, prystupać da samaj pierasadki.



Rys. 2. Pierasadka vazonu.
1. Šyjka vazonu, 2. nasypany kopčyk ziamli,
3. padhypany plast piasku, 4. dno
vazoňnika.

U novy vazoňnik na samaje dno ūsypajecca tonki sloy čystaha piasku (hladzi rys. 2.), na katory nasy- pajecca kopčyk pieraprelaha piera- hnoju (čarnaziomu). Pa hetym kop-

— ГАСПАДАРСКАЯ ХРОНІКА —

— Мэліогацый ў Браслаўшчыне і Сьвянцяншчыне. Паводле падлі- чэннія мэліогацыйнага рэфэрату ў Браслаўі, які абыймае сваёй дзе- насьцю і павет Сьвянцянскі, за мі- нулы 1936 г. на абшары гэтых двух паветаў было выкапана 27.655 м. рабоў, якіх абыймо мела 91.819 куб. м. У параўнаньні з іншымі аб- шарамі, мэліограванье асабліва Сьвянцяншчыны, моцна асталося ўзадзе.

Хутары ў Віленшчыне. У 1937-38 годзе на абшары Віленшчыны прадбачыцца пераход на хутары 568 вёсак (абводаў) з 20.155 гаспадаркамі на 147.535 гектараах зямлі. У паасобных паветах справа прад- стаўляеца гэтак: у Браслаўскім — 141 вёска на 27.782 га з 3.756 гаспадаркамі; у Дзісенскім пав. 100 вёсак на 23.440 га з 3.457 гаспадаркамі; у Маладэчанскім пав. — 29 вёсак на 9.817 га з 1.742 гаспадаркамі; у Постаўскім пав.— у 32 вёс- ках на 14.428 га з 1.718 гаспадаркамі; у Сьвянцянскім пав. — у 106 вёсках на 18.285 га з 2.487 гаспадаркамі; у Вялейскім пав. — у 46 вёсках на 18.790 га з 2.310 гаспадаркамі і ў Віл.-Троцкім пав.— у 82 вёсках на 22.254 га з 3.104 гаспадаркамі. — Пры працах занята будзе 38 каморнікаў казённых і 38 прысяжных прыватных. Кошт азначаных работ ablічаны на 659.150 зл.

Гарбарні на Палесьсі. Гарбар- скі промысел на Палесьсі дагэтуль гуртуеца каля Рожаны і Давідградка. У фаховых кругох уважаюць за патрэбнае сарганізація новая асяродкі гарбарскага про- мыслу ў паветах: Кошырскім, Столін- скім, Берасьцейскім, ды ў некаторых паветах заходніх.

На прырэзу для хутароў. З наказу Віленскага ваяводства, 1. на дапаўненіне 19-цёх дробных гаспадарак з пераходзячых на хутары вёсак Касабукі і Бушава, Мікалаеў- скай гм., Дзісенскага пав. бяруцца 34½ гектараах зямлі з суседняга ма-

чику raskladačca kareńnie vazonu i absypajecca tak-ža pierahnojem, jaki kala bieraḥoū staranna ūtoptivajecca zahadzia pryahatavanym ka-jočkam. Dasypajecca čarnaziom da- tul, pakul jon nie pakryje ūsiu šyjku samaha vazonu i palivajecca. Padlity čarnaziom pavinen apaści da vyšyni šyjki, a što astaniecca pa- vierch hetaj šyjki, toje treba sabrać, bo šyjka pačnie hnić i vazon sa- psujecca.

Najlepsy da pierasadžvańnia vazonaū čas — viasna; ale možna pier- rasadžyač vazony i rańnim letam.

M. K.

ёнту Дараšковічы (уласнасьць А. Капылава), а на дапаўненіне 49 такіх-жа гаспадарак з вёсак Рачкі, Канюхі, Схолін і Палачаны — бя- руцца 84 гектараы з маентку Сьвен- тажэцкіх Рачкі і 16 гектараў з ма- ёнту Бэлдоўскай Яхімаўшчыны.

Названыя грунты, калі ў пра- цягу 4-х месяцаў, ад дня уручэнь- на правамоцнага наказу, ня будуть проданы сялянам ці Земельнаму Банку дабравольна, дык маюць быць выкуплены прымусова.

Па якой цане?

Бясплатныя дэпэши аб выпад- ках. Міністэрства Пошт і Тэлегра- фау выдала загад, на падставе яко- га кожны мае права надаваць бя- платныя дэпэши і тэлефонаграмы ў паліцыю аб такіх няшчасных вы- падках, як пажары, заразныя хва- робы, катастроfy (паводкі і інш.). Паштовы чыноўнік можа аднак жа- даць ад асобы, што надае дэпэшу, асабістых дакументаў (пашпарту).

Малачарскі кангрэс міжнарод- ны сёлета адбудзеца ў Бэрліне 22—28 жніўня Да канца лютага ўжо запісалася 448 рэфэрэнтаў. Склікае кангрэс „Сусъветны Мала- чарскі Саюз“, заснаваны ў Брушэлі ў 1903 г.

Цэны ў Вільні

Збожжа 6.IV.37 за 100 кг.

Жыта	25.00—26.00
Пшаніца	31.00—32.00
Ячмень	22.50—25.00
Авёс	21.75—23.00
Грачыха	30.00—31.00
Мука пшонная	34.00 50.00
Мука жытняя, да 50%	37.50 38.00
Мука жытняя разовая	27.75—28.25
Вотрубы пшонныя	16.55—16.75
Вотрубы жытнія	—16.25
Пялюшка	21.50 22.50
Віка	22.00 23.00
Лубін сіні	15.75—16.25
Семя ляное	46.00—47.00
Лён трапаны(1.000кілё)	1.700—1.890
Лён часаны	1.960 2.000
Кудзеля	1.580—1.620

Малочнае, 1.IV.37 за 1 кіл.

Масла найлепшае, гурт	2.95—3.10
" дэталь	—3.40
Масла сталовае гурт .	2.85—3.00
" дэталь	—3.30
Сыр эмантальскі гурт .	2.60—2.70
" дэталь	—3.20
Сыр літоўскі гурт .	1.40—2.20
" дэталь	1.60—2.60
Яйкі ў гурце за капу .	4.80—5.70
" ў дэталю за штуку 8½ - 10 гр.	



Што чуваць на съвеце

Гішпанскія паўстанцы наступаюць на баскаў.

Не дабіўшыся нічога на фронце мадрыцкім, паўстанскія войскі ўдарылі моцна проціў слабей умацаваных баскаў, якія, карыстаючыся з нутранай барацьбы ў Гішпаніі, абвесцілі сваю незалежнасць і дагэтуль стойка ад паўстанцаў яе баранілі. Цяпер аднак, як відаць, паўстанцы хочуць незалежніцкія імкненія баскаў зламаць. — На іншых фронтах без важнейшых перамен. — У гішпанскім Марокко проціпаўстанскае забурэнне здушана.

Зъмены ў бальшавікоў.

Газэты пішуць, што бальшавікі будуць рабіць у сваёй партыі вялікую „чыстку“. Ад 1 чэрвеня паадбіраюць усе сяброўскія білеты, а хто гэткіх білетаў не дастане назад, таго ў партыю ня прымуць.

Не малое так-жа зьдзіўленыне выклікала вестка аб раптоўнай адстаўцы камісара пошт і тэлеграфаў, б. шэфа Г.П.У.—Ягоды. Ходзяць чуткі, што ён нават арыштаваны за растрату вялікай сумы казённых грошаў.

Гітлер пагадзіўся з Людэндорфам.

У апошніх днях сакавіка ў Берліне была абвешчана ўгода паміж канцлерам Гітлерам і ведамым з Сусветнай Вайны шэфам нямецкага генэральнага штабу ген. Людэндорфам.

—Ген. Людэндорф спачатку памагаў Гітлеру будаваць нац.-соцыялістичную партыю, але пасля, непагадзіўшыся, пайшоў сваёй асобнай дарогай, выступаючы востра проціў усякага, а асабліва проціў р.-каталіцкага хрысьціянства. Сучасныя гішпанскія падзеі ген. Людэндорф таксама йнакш ацэньвае, як Гітлер: бачыць ён тут барацьбу масонаў (урад) і іезуітаў (паўстанцы) і зусім ня спрыяе генэралу Франко.—Абвешчаную ўгоду рахуюць як прыгатаваныне да важных падзеяў.

Дагавор Італіі з Югаславіяй.

У Белградзе 25 сакавіка сёл. Югаславія падпісала палітычную і гаспадарскую ўмову з Італіяй. Да гэтай умовы Італія была змушана ўкладам сіл у міжнароднай палітыцы і забавязалася на ўціскаць балей славенцаў, землі каторых у вялікай меры загарнула ў свае граніцы пасля Сусветнай Вайны. — Прадстаўнікі Чэхаславаччыны і Румыніі, з каторымі Югаславія зна-

ходзіцца ў саюзе ведамым як Малая Антанта, заявлі, што яны ня толькі нічога ня маюць проціў новападпісанай умовы, але нават з яе здаволены.

Конфэрэнцыя балтыцкіх дзяржаваў.

Конфэрэнцыя балтыцкіх дзяржаваў — Літвы, Латвіі і Эстоніі — склікаецца на дзень 3 мая ў Коўну.

Немцы ў Польшчы і палякі ў Нямеччыне.

Паводле польскіх газэтаў: на 900 000 немцаў з Польшчы існуе 579 нямецкіх школ народных, у якія ходзіць 50 тыс. дзяцей. Сярэдніх нямецкіх школ ў Польшчы ёсьць 21, польска-нямецкіх — 3, з 3 тыс. вучняў; да гэтага ўшчэ 4 вучыцельскія сэмінары і 2 школы фаховыя — з 250 дзяцьцемі. Нямецкіх газэтаў у Польшчы 96, якія працуяцца ў 250 тыс. экз. Коопэратываў нямецкіх у Польшчы ёсьць 787.

Палякоў у Нямеччыне ёсьць больш мільёна і маюць там яны: 61 народную школу, адну прыватную гімназію, часапіс польскіх выходзіць 17, а гаспадарскіх інстытуцый ёсьць 33.

Проціў бальшавізму і проціў гітлерызму.

За апошні час рымскі Папа выдаў два важныя пісьмы: адно проціў бальшавізму, а другое проціў гітлерызму. Гэта апошнє было прачытана ў нямецкіх касцялох і выклікала такі гнеў гітлераўскай партыі і ўлады, што яны пагражаюту нават сарваньнем конкордату (умовы з Ватыканам).

Хацелі падзяліць Чэхаславаччыну.

Англіцкія газэты апубліковалі праект падзелу Чэхаславаччыны, які быццам меліся пачаць мадзяры ў Славаччыне і дакончыць немцы у пайночных Чэхах. Гэты праект прадбачыў укрытую помач Мадзяршчыны і Нямеччыны. Дзеля таго аднак, што сучасны мадзярскі ўрад на такія спраўкі не згаджаўся, дык нацыяналістичныя кругі меліся там дайсьці да ўлады способам рэвалюцыйным і тады пачаць дзеіць. Паліцыя мадзярская гэты намер выкрыла і... ўся справа тымчасам „села на мель“, а няўдачны кіраўнік мадзярскага „паўстання“ — у вастрог. Дагадваюцца, што спружыны дзеючыя ў Мадзяршчыне выходзілі з нямецкага пасольства ў Будапешце, хоць немцы бароняцца тым, што іхні пасол у час праектаванага перавароту быў быццам не ў Будапешце а... ў Нямеччыне.

Увага на пераездах праз чыгуунку.

Штораз часьцейшыя выпадкі на чыгуначных пераездах змушаюць прыпомніць абавязуць ў гэтай справе распараджэнні, паводле якіх:

1. Даяжджаючы да чыгуначнага тору трэба звольніць скорасць, каб у кожную хвіліну магчы зусім затрымацца.

2. Уважаецца на знакі чыгуначнай службы, а калі яе няма, дык самому ўцэўніцу, ші не надходзіць цягнік.

3. Прад пад'яджающим цягніком трэба затрымацца вод даль ад чыгуначнага тору.

4. Асабліва ўважным трэба быць на пераездах падчас імглы, на пераездах незамыканых або таіх, на каторыя цягнік выяжджае з нявідочнага закруту.

5. На праездзе ня можна ані затрымлівацца, ані размінацца ці аб'яджаць.

6. Трымацца заўсяды правай стараны.

7. За нестасаваныне гэтых праўліў пагражае кара да тысячи зл. штрафу, або шэсцьць тыдняў арышту ці адно і другое разам.

Кнігі

прысланыя ў рэдакцыю:

1. Spółdzielczy Kalendarz książkowy 1937. Wyd. „Społem!“ Warszawa, 1936.

2. W. Kiślańska: Za jednego gromada. Wyd. „Społem!“ Warszawa, 1936.

- Edward Szymański: ABC., Wyd. „Społem!“, Warszawa, 1936.

4. K. Pomijalski: Zielařstwo społecznione. Wyd. „Spółnota Pracy“, Warszawa, 1937.

ЯК БЫВАЕ У ЖЫЦЬЦІ.

Ня зьбіраецца ўміраць без вячэры.

Старая бабуля ня йдзе вячэраць, бо — кажа — мне слаба й паміраць буду...

—Хадзі, бабуля, падкропіся, дык і паміраць лягчай будзе.

—Іду, дзеткі, іду! Я-ж яшчэ й не такая слабая: хто-ж вам казаў, што я ўміраць зьбіраюся.

Пішучы ў рэдакцыю падавайце выразна сваё прозвішча і адрэс.

У нас і ў суседзяў

Беларускае жыцьцё.

— 25-ты сакавік — 19-я ўгодкі абелішчання Незалежнасці Беларусі — сёлета ў Вільні мінуў ціха. З арганізацыяў толькі адзіны Беларускі Нацыянальны Камітэт ушанаваў гэты дзень адумысным урачыстым паседжаннем сваіх сяброў. Беларускі Студэнцкі Саюз ня здолеў у гэты дзень наладзіць адпаведнай Акадэміі, бо не дастаў на гэта дазволу ад сваіх універсітэцкіх уладаў. Першы гэта падобны выпадак. Не дасталі так-жа дазволу на съвятаванье свайго народнага съвята і беларускія скautы пры Віленскай Беларускай Гімназіі. Сама гімназія таксама нічога ў гэты дзень ня ладзіла. Калі да гэтага дадаць яшчэ, як аб гэтым мова ніжэй, канфіскаты на пярэдадні съвята беларускіх часапісаў („Беларуская Крыніца“ № 2) і журналу („Калосьсе“ № 1 (10), дык атрымаем больш-менш поўны абрэз настрою беларускага грамадзянства ў дзень свайго нацыянальнага съвята.

— Канфіскаты. 24 сакавіка сёл. Віленскія адміністрацыйныя ўлады сканфіскавалі № 1 (10) беларускага літаратурна-науковага квартальніка „Калосьсе“ за асобныя ўрыўкі з паэмы „Нарач“ і вершу „Песня кулікоў“ М. Танка, за апавяданье „Крыўда“ М. Васілька і інш. Рахуючыся з канешнасцю вялікіх коштў новага накладу, рэдакцыя, як чуваць, ня думае выдаваць новага выданья гэтага самага нумара.

Таго-ж самага дня 24 сакавіка сёл. быў сканфіскаваны і № 2 „Беларускай Крыніцы“ з датай 25 сакавіка, за перадрук з „Chryśc. Dumki“ артыкулу „Аб патрыятызме“ і за палову перадавіцы, прысьвячанай беларускаму народнаму съвяту п. н. „Сіла ідэалу“.

— Выхадаў лячыцца. У нядзелью 4 г. м. ведамы беларускі дзеяч Кс. А. Станкевіч выехаў з Вільні ў Трускавец (Галіччына) лячыцца. Кс. Ад. Станкевіч ужо колькі год вельмі цярпеў ад хворасці нырак. Хвароба гэта астатнім часам на гэтулькінача пачала дакучаць, што Паважаны хворы быў змушаны часова перарваваць свою цэнную работу і выехаць на нейкі час у Трускавец, дзе знаходзіцца спэцыяльныя лячэбныя крыніцы. — Кс. Станкевічу жадае хуткага выздараўлення і павароту да працы.

— З'яўлі канфіскату. Пастановай Віленскага Акружнога Суду з 18 сакавіка сёл. з'яўніла канфіската аднаднёўкі „Беларуская Доля“ (сакавік, 1937 г.), наложеная пісьмом Віленскага Гарадзкога Старасты з дн. 11.III.1937 г.

У Літоўцаў.

— „Jaunimo Draugas“ — тыднёвы часопіс літоўскага моладзі ў Вільні спынены Судом на прапанову Віленскіх адміністрацыйных уладаў.

— Выселілі Я. Конопку. Польскія адміністрацыйныя ўлады выселілі з граніц Польшчы ведамага маладога культурнага літоўскага працаўніка Я. Конопку, які ў Вільні жыў ад 1917 году.

Ксяндза Ф. Беляўскага, ведамага літоўскага дзеяча, Віленскія духоўныя ўлады звольнілі з займанага ім становішча вікарага пры Віленскай катэдры.

— Амнэстыя ў Літве. З прычыны Вялікодных съвят прэзыдэнт Літвы Сметона дараваў кару для 60 палітычных вя-

зыняў, сярод якіх ёсьць 10 чалавек клайдэзкіх немцаў, засуджаных ваенным судом у 1935 г. на доўгатнюю катаргу.

У Палякоў.

— Спыненія газэты. Пасьля спынення польскага штодзеніка ў Варшаве „Dziennik Powszechny“ і жыдоўскага штодзеніка ў Вільні „Wileński Tog“, 30.III.37 г. паліцыя спыніла часопіс польскіх работнікаў (П.П.С.) у Львове п. н. „Губуцца Robotnicza“.

— Съпявачкі зъезд у Торуні рыхтуюца на Сёмуху. Спадзяюцца прыезду 4.000 съпевакоў з усіх Польшчы.

— Касу юць аўтаномію і абра-заюць выбары закон у Сойм? 14 ліпня сёл. мінаюць забавязаньні Польшчы аб аўтаноміі Горнага Шлёнска. У сувязі з гэтым польскія газэты дамагаюцца неаднаўлянья дагэтульшніх прывілеяў гэтай краіны, а знача хочуць скасаваць краёвы Шлёнскі сойм, зрефармаваць гаспадарскія (грашавыя) парадкі і наагул уаднастайніць усё жыцьцё Г. Шлёнска з рэшткай Польшчы.

Многа таксама гавораць і аб зъмененіи выбарнага закону ў Польскі Сойм. Ёсьць на гэта шмат ужо пректаў, а адзін з іх (Студніцкага) не дапускае да выбараў людзей няграматных.

— 100 аўтамабіляў для Чырвонага Крыжа. 22 сакавіка сёл. Польскі Чырвоны Крыж набыў 100 новых аўтамабіляў для свае працы. Присутны на прыняціі гэтых аўтамабіляў маршал Сыміглы дзякаваў Управе Чырвонага Крыжа, што яна ўмее думаць аб будучыні і аб вайне.

З ВІЛЬНІ.


— З. Нагродзкі — да нядаўна ўласнік ведамага на ўесь край магазыну земляробскіх машын і ўсякага насенія, а так-же грамадзкі і палітычны дзеяч. памер 25.III сёл. на 72 годзе жыцьця. Нябожчык у моладасці сваей належыў да гуртка беларускага інтэлігенцыі, якім кіраваў Фр. Багушэвіч (Макей Бурачок) і спрабаваў беларускім жывавіцаваўся да апошніх хвілін. Доказам гэтага ёсьць між іншым ягоная дзейнасць літаратурная, напр. год таму назад у Вільні пастаўленая тэатральная п'еска з упльтым беларускім тэкстам п.н. „На Каляды“ і інш.

— Электрычнасць у Вільні заўвежана толькі ў палове дамоў: усяго дамоў у Вільні 8.071, а электрычнасць маюць толькі 4.678 дамоў.

— Спынілі віленскіх эндэкаў Распараджэннем Віленскага ваяводы з 23 сакавіка сёл. забаронена ўсякая арганізаваная дзейнасць польскай эндэцкай партыі „Странніцтво Народовэ“ ў Вільні і ў Віленска-Троцкім павеце. У сяброў гэтася партыі, як ведама, паліцыя знайшла склад пэтардаў і розных выбуховых матар'ялаў.

— Фальшивыя 20 і 40 грашоў — з'явіліся на віленскім рынку. Ад праўдзівых грашэй розніца яны тым, што літары і лісты дубовага вянка з ліцевай старанінай мала выразныя, літары ў надпісе „Rzeczpospolita Polska“ — з'яўляюцца з берагавай абводкай, а самыя берагі закругленыя.

— Эндэцкія штуки. Пасьля ведамага выбуху пэтарды (бомбы) ў цэнтралі Віленскіх эндэкаў д. 21.III, самі эндэкі спачатку наагул маўчалі, цера з тры дні заяўлі, што ў іх выбухла на пэтарда, а толькі ведамыя забаўкі — „жабкі“, а дзень пазней з'явіўся афіцыяльны камунікат, што паліцыя выкрыла цэлы склад гатоўых да ўжывання пэтардаў (бомбаў), і розных складовых часцей гэтых пэтардаў. Пяць арыштаваных эндэкаў, між імі старшыня студэнцкай моладзі „відэхпольскай“, прызналіся, што пэтарды падкладалі



Усячына.

— 100 гадоў фотографіі мінае сёлета Выдумаў фотографію француз Ньюсп.

— Забаранілі варажыць, але ня ў нас. Паліцыя места Гамбург (Нямеччына) забараніла варажыць (усёроўна: дарма ці за плату) і прадаваць кнігі аб варажбе і соннікі. — Добра хіба гэта было-б і ў нас.

— Ст. А. Панятоўскі, апошні польскі кароль быў з паходжаньня жыдом. Прозвішча „Понятоўскі“ даў яму бацька хрышчоны. Цьвердзіць гэтак жыдоўская газета пісаная папольску „Nasz Przegląd“.

— 100 гадоў ад съмерці А. Пушкіна мінула сёлета 11 лютага.

— Памярла В. Парылевічыха, якай ад чэрвеня мін. г. была ў вязніцы ў Кракаве пад строгім съледзтвам у справе шырокіх дужыццяў.

Хто аплаціў падпіску, а чарговага нумару часопісу не атрымаў, той хай зараз-жа складае РЭ-КЛЯМАЦЫЮ на сваёй пошце: на адным баку кавалку паперы ўверсе хай напіша „Reklamacja gazetowa“ і наш адрэс, а з другога боку:

Не атрымаў №..... „Самапомачы“

— і дадасць свой дакладны адрэс.

Больш нічога пісаць ня можна. — Такую рэкламацію пошта павінна прыняць і даставіць рэкламаваны нумар бясплатна.

У СПРАВЕ ЗАРАБОТКАЎ. У наступным тыдні пачнём рассылаць працу тым, хто да нас раней з'яўрнуўся. Запісы далей прыймаюцца. Пяршынство да працы маюць тыя, хто ўжо аплацілі падпіску на „Самапомач“.

Адміністрацыя „САМАПОМАЧЫ“.

ПАДПІСКА на „Самапомач“: да канца году — 3 зл. Асобны нумар 30 грашоў. Пры выпісаньні на адзін адрэс прынамся 5-цёх экзэмпляроў — па 2 зл. за нумар на цэлы год (за 5 штук 10 зл., за 10 шт. — 15 зл.). Цэны абавестак паводле ўмовы. Гроши перасылаць „разрахунковым пераказам“ на картотэку № 40. Усякія пісьмы адрэсаваць у рэдакцыю: Вільня, Палацкая 9—4.

Рэдактар інж. А. КЛІМОВІЧ.

Беларуская Друкарня ім. Фр. Скарыны ў Вільні; Завальная 1.

Выдавец: „БЕЛПРЭС“